

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 25 (6268) | 21 снежня 1938 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

ЗАМОЖНА І РАДАСНА ЖЫВЕ КАЛГАСНАЯ ВЁСКА

З кожным днём набліжаецца вялікае свята беларускага народа — 20-годдзе ўтварэння Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Разам з соцыялістычным горадам радасна і ўрачыста сустракае гэту знамянальную дату і калгасная вёска. Працоўнае сялянства Беларусі сустракае свята новымі перамогамі на кожным участку калгаснага будаўніцтва. Яно палугубае вынікі соцыялістычнай перабудовы вёскі, праведзенай пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна. Вынікі спраўды гістарычна, непаўнаўраўна.

У мінулае Беларусь была прыгнечанай, адсталай калоніяй царскай Расіі. Абрабаваная памешчыкамі, капіталістамі і царскімі чыноўнікамі, яна ўважала сабой краіну ясаў і балот, галечы і жабрэнства, цемры і бескультур'я. Беларускія мястэчкі і вёскі былі нібы сімваламі крайняй беднасці і дзікасі. Асабліва жудасных размераў дасягала беднасць у Палескіх рэчынах. Сярод ясоў і балот туліліся жабрацкія вёскі з вельмімі, цёмнымі, забітымі насельніцтвам. Голад, галечы і цяжкае хваробы былі тут вечнымі спадарожнікамі працоўнага сялянства. Мала чым адрознівалася ад Палесся і іншыя раёны мі. еўдай Беларусі.

Раскошныя памешчыцкія маёнткі, вельміныя царквы і касцёлы і побач з імі — раскіданыя, пачарнеўшыя, курныя хаціны вёсак. Разкія кантрасты паміж злычым багачам і крайняй беднасцю выступалі на кожным кроку. Бузвія палоскі сялянскай зямлі сіскаліся з усіх бакоў памешчыцкімі палымі і лясамі. Ад безмясцка і цеснаты ад холанду і голанду селянін кінуўся ў кадулу да памешчыка, да кулака, або ішоў у горад, у нявешную кабуду да капіталіста. З працоўнага селяніна вышывалі апошнія сокі памешчыка і поп, кулака і гандаля, чыноўніка і прыстаў. Настачы і беднасць падсерагалі яго з мазенства. Не дарэмна і стараы беларускія народныя песні, сумныя і хвалючыя, аявалі гора, як спадарожніка жыцця працоўнага:

«Калі я маленькай у калысцы ляжала,
Гора са мной калі калыска стаяла,
Калі я маленькай калі лаўкі хадзіла,
Гора мяне за ручычку вадзіла,
Я ад гора на сніне мора —
Гора са мной у човене плыве,
Я ад гора ў грыбы пайшла —
Гора за мной кошык несе,
Я ад гора ў магілу пайшла —
Гора за мной лапату несе».

Ад гэтага спрадвечнага гора і нядолі, ад прыгнечы і эксплуатацыі, ад жабрэнства і бесправасця працоўных Беларусі навак вывазіла Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя. Вялікія геніі чалавечтства Ленін і Сталін паказалі вёсцы шлях да заможнага, светлага жыцця, шлях да сацыялізма. Луччы на гэтым шляху, працоўнае сялянства, кіруемае большэвіцкай партыяй, пабудавала новае жыццё — вольнае і радаснае, культурнае і заможнае.

За 20 год існавання Савецкай Беларусі карэнным чынам змянілася аблічча ўсёй краіны. Непазнавальная стала і вёска. У будынх калгасна аб'яднаных раздробленых аднаасобных гаспадаркі Складаны сельскагаспадарчыя машыны прыйшлі на палі, якія раней бачылі толькі саку ды драўляную барану. Новыя жылныя дамы, прасторныя гаспадарчыя будыны, школы і клубы, бібліятэкі і кіно, дзіцячыя яслі і большыя надалі вёсцы новыя, малычунныя вгледзі. У дамах калгаснікаў воззьяленчана навіной электрычнасць і радыё. Не аявдзецца ні аднаго хольбы самага аддаленага кутка Савецкай Беларусі, які не быў бы закарэнуты гэтымі гістарычнымі зменамі, у якім не біла-б не вычарпальнай крыніцай поўнакроўнае жыцця.

Яркім прыкладам гэтага можа служыць змечаны сёння ў нашай газеце матэрыял аб мінулым і сучасным Шклоўскага раёна — аднаго з радных раёнаў, які нічым асаблівым не вына-

чаецца сярод іншых раёнаў нашай ордынаснай Беларусі. У мінулае Шклоўшчыне, як і ўсюды на Беларусі, лепшыя землі належалі памешчыкам, царкам, кулакам. Невыносна цяжкім было жыццё малазямельных селяні і абыдленых, беспраўных працоўных сёл і мястэчак. Зямля для селяніна з яго дапамогай тэхніка з'яўлялася мацыхай. Збраючы мізэрны ўраджай, селянін не ведаў, што з ім арабіць—ці спачатку пакарміць галодных дзяцей, ці аднаві лаўкі, ці прадаць, каб заплаціць казне падаткі.

За годы соцыялістычнага будаўніцтва непазнавальным стаў раён, як непазнавальнай стала ўся наша соцыялістычная радзіма. Навечна ўмацаваўся калгасны лад на савецкай зямлі. Ён прынёс сялянству жыццё, поўнае дастатку, поўнае глыбокай чалавечай радасці і гонару за сваю шчаслівую радзіму, за сваю вялікую партыю большэвік, за свайго мудрага настаўніка і правадзіра—любімага Сталіна. Велізарная розніца паміж старою і новаю вёскай з яркай выразнасцю вырысываецца не толькі на прыкладзе Шклоўшчыны, але і на прыкладзе кожнага раёна, кожнага калгаса рэспублікі.

Па-новаму стала радзіць калгасная зямля, рупліва апрацоўваемая складнымі сельскагаспадарчымі машынамі. 3 года ў год яна прыносіць высокія сталініскія ўраджай. У калгасе «Савецкая Беларусь» на Тураўшчыне сярэдня ўраджайнасць за два апошнія годы склала на збожжавых культурах 16,32 центнера з гектара, па бульбе — 197 центнераў. Такага высокага ўраджая дабіліся многія калгасы і радзі іншых раёнаў.

З высокім-жа ўраджаем калгаснікі атрымалі важкі працэдэньне. У гэтым годзе, напрыклад, кожны калгаснік сельскагаспадарчай аршэі імя Валадарскага, Магілёўскага раёна, атрымывае на працадзень 4 кг. збожжа, 3 рублі 50 кап. грашыма, 3 кг. бульбы, 1,5 кг. гародніны і 5 кг. кармоў для жывёны. Адной толькі сямі дзеньга калгасніка Архіпа Беніаікава належыць атрымаць 5,2 тны збожжа, 6,5 тны кармоў, 4,550 рублёў грашыма, шмат бульбы і гародніны. Пра такое багачце не мог і марыць у мінулым беларускі селянін.

У новай калгаснай вёсцы вырастлі і новыя выдатныя людзі. Гэта—майстры высокага ўраджая, стаханавцы сацыялістычных палёў і жывялагадоўчы, барабобіты за яны больш заможнае і шчаслівае жыццё. Знатнымі людзьмі вёскі сёння з'яўляюцца тыя, хто даказаў на справе сваю атланасць калгаснаму ладу, сацыялістычнай радзіме, партыі Леніна—Сталіна. Сотні імянаў антычных стаханавцаў — трактарыстаў, камбайнераў, ільняпералішчыкаў, і іншых прадстаўнікоў новых прафесій на вёсцы—ведзе і ганарыцца імі Савецкая Беларусь. Лепшыя прадстаўнікі беларускага калгаснага сялянства выбраны дэпутатамі Вархоўных Саветаў СССР і БССР.

Роскіт калгаснай вёскі, заможнае і радаснае жыццё калгаснікаў — гэта вынік няўтомных клопатаў большэвіцкай партыі, савецкага ўрада і вялікага Сталіна аб сялянстве. У непаруым саюзе з рабочым класам, сялянства прычыльна з'яднава колот партыі Леніна—Сталіна. Шчырым, залучэнымі словамі песен, частулкам, казак услаўляе народ радзіму, партыю, вялікага генія чалавечтства, тварца самай дэмакратычнай на ўсім свеце Канстытуцыі, якая яркім, жыватворчым прамежнікам асвятляе шлях да камунізма.

На шчаслівае жыццё, на радасць народа пасягалі тройчы прэзэрвыяны траціцкія-бухарынскія і нацыянал-фашысцкія бандыты. Але ні ім-гэтым прадэжым псам фрашызма, ні іх фашысцкім гаспадарам ніколі не аявнчывіць сваіх крываваых панаў, бо на варпе суветна-гістарычных заваў Вялікага Кастрычніка, на варпе шчаслівага жыцця краіны стаіць увесь матэрыял савецкі народ разам з неперажымнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй.

ПІСЬМО СЯМІ І СВЯЖОЎ В. П. ЧКАЛАВА ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Сям'я і сваякі Валерыя Паўлавіча Чкалава выражаюць Вам, дарагі Іосіф Вісарыявічы, глыбокую і сардэчную прызнальнасць за тое спачуванне і клопаты, якія Вы праявілі да нас у гэтыя цяжкія горасныя дні.

З асаблівай любоўю мы ўпамінаем Вашы няжанае-цудныя бацькоўскія адносіны, якія аўдэлі сустракаў у Вас Валерыя Паўлавіч.

Яго гутаркі з Вамі, указаанні, якія ён атрымліваў ад Вас, няжанае параджалі ў ім пачуццё гордасці і ўпеўнасці; выходзілі ў ім мужнасць і няўдільнае імкненне дабівацца новых перамогаў у славу сацыялістычнай радзімы.

Гэтымі пачуццямі, гэтымі настроямі Валерыя заражаў і нас, блізкіх яму людзей.

У некавае паспгітым вас велізарным няжачасці вялікім сушпаннем з'яўляецца сазнанне, што Вы, Іосіф Віса-

рыявічы, сумелі з чулым і клопатамі майстарскага салодніка вырашыць стойкага пітомца — большэвіка Валерыя Паўлавіча Чкалава, адланага сына радзімы, аддаўшага ўсё сваё жыццё без астатку за справу сацыялізма.

Мы будзем захоўваць у сэрцах светлы вобраз незабытнага мужа, бацькі, сына, брата і абшаме Вам, родны і любімы бацька Іосіф Вісарыявічы, чэсна і стойка прапавяць, каб апраўдзіць высокае званне членаў сямі і сваякоў Валерыя Паўлавіча Чкалава.

Паўла ЧКАЛАВА
Ігар ЧКАЛАВА
Алексей і Зінаіда ЧКАЛАВЫ
Наталія ЧКАЛАВА
Сёстры Софія і Аня ЧКАЛАВЫ
Владзімір і Юры ФРОЛІЦЗЫ
Нініфар і Канстанцін ГАРДЗЕЗЫ
Марыя ОРЭХАВА
Георгій ОРЭХАВА
Еўгенія ОРЭХАВА

«Правда» 20 снежня.

ВЯЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

У паўночнай частцы правінцы Хунань кітайскія войскі паспяхова развіваюць наступальныя аперацыі. Перадвышчы часткі кітайскіх войск дасягнулі раёна, размешчанага ў дзесяці кілометрах ад Іочжоу (на поўдзень ад Уханя). Японскі гарнізон у Іочжоу складаецца з адной брыгады, 18 снежня 1.000 чалавек, уваходзіўшы ў састану японскай брыгады, адыйшлі ад Іочжоу ў паўночным напрамку. Японскія часткі, займаючыя Талін (на паўночны ўсход ад Іочжоу), рыхтуючыся да адыходу ад займаемага пункта, разбураюць тэлеграфную і тэлефонную сувязь.

З Наньчана (сталіца правінцы Цзяньсі) паведамляюць, што 18 снежня ноччу кітайскі батальён фарсіраваў раку Сюэхэ і раптам атакаваў умацаваны японскія пазіцыі на паўднёвы захад ад Дэані. У выніку жорсткага бою японцы, страціўшы больш тысяч чалавек забітымі і раненымі, у беспарадку адыйшлі ў паўночным напрамку. Кітайскія атрады прадаўжаюць праследваць адступаючыя японскія часткі.

Развіваючы контрастнае ў раёне Кантона, кітайскія войскі падыйшлі да Саньшэна, размешчанага ў 10 кілометрах на поўнач ад Кантона.

На участку на ўсход ад Кантона, кітайскія войскі за апошнія дні правялі рад паспяхоўных аперацый. Заняўшы

Бало, кітайскія войскі прадаўжаюць апрацоўванне ў бок Цзянчэна і занялі 5 населеных пунктаў. У апошніх баях на гэтым участку японцы страцілі звыш 2 тыс. чалавек забітымі і раненымі. Кітайскія войскі захапілі вялікую колькасць зброі і боепрыпасу.

17 снежня кітайская авіяцыя бамбардыравала японскія пазіцыі ў Цзянчэне і Шыдуно, прычым ішчы японцам вялікія страты.

18 снежня японская кананерка абстрэляла Паххой (паўднёва-заходняе ўзбярэжжа правінцы Гуандун). Аднака, сова два японскія самалёты бамбардыравалі Паххой з паветра. Забіта 23 мірных жыхары.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

На поўдні правінцы Шаньсі ў раёне Янчэна японскія войскі, атрымаўшы вялікае падмацаванне, занялі нядаўна горныя праходы. Аднак 16 снежня кітайскія часткі рашучым ударам прымуцілі японцаў адступіць з займаемых ім пазіцый. У баях японцы страцілі 500 чалавек забітымі і раненымі.

Па спазніўшых вестках, 13 снежня японцы трыма калонамі агудным лікам у тысячу чалавек атакавалі кітайскія пазіцыі на поўнач ад Чжун-Яна (заходняя частка правінцы Шаньсі). Атака была адбіта. Японцы, страціўшы 300 чалавек забітымі і раненымі, адыйшлі ў паўночна-ўсходнім напрамку, кінуўшы вялікую колькасць зброі і боепрыпасу.

СПРЭЧКІ Ў ПАЛАЦЕ АБШЧЫН

ЛОНДАН, 20 снежня. (ТАСС). Учора на пасяджанні палаты абшчын лейбарыст Дэлтон унёс ад імя лейбарыскай апазіцыі рэзалюцыю, у якой выказавацца вогум недаверу англійскаму ўраду. Выступаючы ў абарону рэзалюцыі, Дэлтон заявіў, што за апошнія 7 год палітыка ўрада разбурыла сістэму безапаснасці, асабліва абарону краіны і стварыла, такім чынам, сур'язную пагрозу для Англіі.

Закранаючы становішча на Далёкім Усходзе, Дэлтон заявіў, ці намеран урад аказвае дапамогу Кітаю, які з'яўляецца членам Лігі нацыі і аказвае супраціўленне грубай несправядлівай агрэсіі з боку Японіі. Затым Дэлтон сказаў, што монхенскія пагадненні не ўмігаварылі Еўропу і «нарадзілі бясчара ў Еўропе такая грашныя, якую можна было-б разглядаць, як больш ці менш безапасную».

Спыніўшыся на становішчы ў Чэхаславакіі і, у прыватнасці, ў Закарпацкай Украіне, Дэлтон патрабаваў, каб Чэмпберлен праінфармаваў дэпутатаў аб тым, што намеран зрабіць урад, каб прышчыніць насуювачуюся небяспеку ва Усходняй Еўропе.

Далей Дэлтон прасіў Чэмпберлена растлумачыць, у якой меры апошнія падзеі, якія мелі месца ў Чэхаславакіі, а імяна, прапанова стварыць карыдоў, праходзячы праз усю Чэхаславакію, закрывае англійскай гарантыі по-

рых граніц Чэхаславакіі і ці намеран Чэмпберлен прадаставіць Германіі поўную свабоду дзеянняў для перакройкі ўсёй карты Усходняй Еўропы? Дэлтон таксама прасіў Чэмпберлена паведаміць, якія крокі намеран прадыраваць англійскі ўрад для абароны англійскіх праваў у Міжземным моры. Закранаючы становішча ў Іспаніі, Дэлтон заявіў, што аявнчывы патрабаванне, каб Чэмпберлен ясна заявіў аб пазіцыі ўрада ў гэтым пытанні і запэўніў, што без згоды парламента правы ваювачы старым генералу Франка не будуць прадастаўлены.

З адказам Дэлтону выступіў Чэмпберлен, які яшчэ раз указаў на агуднасць англійскіх і французскіх інтарэсаў і падкрэсліў, што Англіі і Францыі зьявляюцца сесныя ўз дружбаі. Закранаючы становішча ў Іспаніі, Чэмпберлен не адмаўляў, што за апошнія месяцы генералу Франка была аказана «некатарыя дапамога як войскам, так і ўзбраенням». Гэта дапамога, сказаў Чэмпберлен, была, выдана, часткова аказана Італіяй. Але ўзнікае пытанне, прадаўжаў ён, ці з'яўляецца італьянская дапамога, аказаная генералу Франка, настолькі істотнай, каб яе можна было разглядаць, як парушэнне абавязальстваў, узятых італьянскім ўрадам па англа-італьянскаму пагадненню.

УНУТРЫПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА Ў РУМЫНІІ

БУХАРЭСТ, 19 снежня. (ТАСС). 13 студзеня ў Румыніі апублікаваны дэкрэт караля аб стварэнні новай палітычнай партыі «Фронт нацыянальнага адраджэння». З гэтага часу палітычнае дзейнасць магчыма толькі ў рамках гэтай партыі, а «ўсякая другая палітычная дзейнасць», як гаворыцца ў арт. 7 дэкрэта, «лічыцца падпольнай і караецца за закон».

Стварэнне новай палітычнай партыі азначае спробу караля стварыць масавую базу для каралеўскай дыктатуры. Як вядома, у пачатку бягучага года ў Румыніі была зроблена спроба ўсталявання адкрытай фашысцкай дыктатуры на чале з агентам германскага фашызма ў Румыніі Гога. Пасля адстаўкі Гога, новы ўрад Мірона Крыстэа пачаў ўмоцненне правільнасці па італьянскаму ўзору. У Румыніі былі абаронены ўсе палітычныя партыі і была прынята новая канстытуцыя, наладзена ўмацаванне ўрада караля.

Пасля падзею Чэхаславакіі напіск германскага фашызма на паўднёва-ўсходняй краіне Еўропы ўмацаўся. Румыніі прыягвае ўвагу Германія сваімі надбавнымі і ляснымі багачамі і сельскагаспадарчымі прадуктамі. Актывавалася і румынска-германская гвардыя. Ёсць падставы меркаваць, што жалезнагародзены мелі метал устараніць рад вяліх дзельцоў чыне-

рашняга рэжыма, у тым ліку і караля. 30 лістапада пры пераходзе з адной турмы ў другую гавар «Жалезнай тварды» Козрану і 13 яго прысепнічак былі забіты пры спробе ўцячы.

Германскія фашысты, умацаючы сваю падтрымку дзейнасць у самой Румыніі, разам з тым пачалі ўмоцненне на заахочваць венгерскія рэвіжысцкія дамаганні на румынскія тэрыторыі. Германскія фашысты хочуч тут забіць адразу двух зайцоў: адцягнуць Венгрыю ад дамаганняў на Закарпацкую Украіну і паставіць Румынію перад фактам актывізацыі венгерскіх дамаганняў на Трансылванію і Банат.

Стварэннем новай партыі «Фронт нацыянальнага адраджэння» румынскі ўрад і кароль спалізацыя ўмацавалі сваё становішча.

У новую партыю ўвойдуць, як вядома, маладзёлібералы і частка членаў былой нацыянал-параніскай партыі (група Калінеску — Гельміжану), падтрымліваючая імператарскі рэжым. Не выключана магчымасць змянення адносінаў да астаткаў «Жалезнай гвардыі».

16 снежня 50 чалавек, у тым ліку перапісанні і былыя міністры, іх памеснікі і дэпутаты звярнуліся да ўрада з пісьмовай просьбай дазволіць дзейнасць партыі «Фронт нацыянальнага адраджэння».

Сярод падпісачшых знаву — старшыня румынскай сацыял-дэмакратычнай партыі Грыгарыюч.

Прыезд у Венгрыю італьянскага міністра замежных спраў Чыано

ПРАГА, 19 снежня. (ТАСС). Італьянскі міністр замежных спраў Чыано прыбыў сёння ў Будапешт. На выхадзе Чыано быў сустрэты прадстаўніком венгерскага рэжэнта (правіцеля) Хорці, міністрам замежных спраў Чакі, і чыноўнікамі раду другіх міністэрстваў. Прысутнічалі таксама пасланцы Італіі, Германіі, Японіі і акраўтаваны ў Будапешце «палітычны генерал» Франка. Сёння адбылася першая сустрэча Чыано з Чакі, а затым з Хорці. Як паведаваў з паінфармаваных крыніц, Чыано абмяркуе з дэяржавымі дзельцамі Венгрыі рад пытанчэў, у тым лі-

ку пытанні аб «умацаванні Італа-венгерскай дружбы»; аб адмаўленні Венгрыі ад далучэння да не Закарпацкай Украіны і ад усталявання агудняй польска-венгерскай грашны; аб венгерска-румынскіх адносінах (як перадаюць, Чыано рэкамендуе венгерскаму ўраду ўсталяваць прыяныя адносіны з Румыніяй). Намечана таксама абмеркаваць пытанне аб далейшым развіцці «эканамічных і культурных адносінаў між Венгрыяй і Італіяй». У прыватнасці, гутарка ідзе аб увядзенні ў вышэйшых школах Венгрыі італьянскай мовы ў якасці абавязковай.

СЕННЯ Ў НУМАРЫ:

ЗААХВОЧВАЦЬ ПЕРАДАВЫХ РАБОЧЫХ. ЗМАГАЦА З ДЭАРГАНІЗАТАРАМІ ВЫТВОРЧАСЦІ:

- А. А. Міленскі — Дрэнна змагаюцца з прагультышчыкам.
- С. М. Друсінін — Прагультышчыкам і летунам — ніякіх дапамог.
- В. Ф. Трыбуц, М. Л. Лосіна — Ва ўсім аддаць перавагу перадавікам.
- А. Позняк, Ю. Дуброўская, Я. Суша — Змяніць парадак воплуску на цяжарнасці.

ВІВЕУ НАС ТАВАРЫШ СТАЛІН НА ЗАМОЖНЫ СВЕТАВЫ ШЛЯХ.

- А. І. Байкоў — На папяровай фабрыцы.
- І. М. Лунашвіч — У барацьбе з ворагамі.
- Пляжкім бую лёс сямлі.
- Мінулае. Сучаснае.
- Н. Вішнеўскі, Тар. Хадкевіч — Квітнее жыццё.
- Ф. Садоўскі, Д. Добнін — Камісія садзейнісці перапысу насельніцтва.
- ЗА РУБЯЖОМ:
- Ваенныя дзеянні ў Кітаі.
- Спэнкі ў паліце абшчын.
- Унутрыпалітычнае становішча ў Румыніі.



Стаханавец ільняводства тав. Федар Самбаіч Хліманцаў (калгас «Новая жыццё», Шклоўскага раёна). Фото Я. Салавейчыка.

У ЦК КП(б)Б

Учора ў памяшканні ЦК КП(б)Б адбылася рэспубліканская нарада партаргу пярвочных калгасных партыйных арганізацый на пытанню росту партыйных калгасных арганізацый і ролі партыі на сілье. У нарадзе прылі ўзлел 43 парторгі.

Выступаўшыя партыйныя арганізатары даявілішы вопытам сваёй работы. Яны расказвалі, як растуць рады партыі за лік лепшай часткі калгаснікаў.

Парторг калгаса імя Куйбышава, Прапоўскага раёна, тав. Раінаў расказаў, як расце іх калгасная партарганізацыя. За гэты год яны прынялі ў кандылаты партыі 11 калгаснікаў, у члены партыі перавялі 5. Новарыстчыя ў ВКП(б) уцягнуты ў актыўнае партыйнае жыццё.

Аб адсутнасці дапамогі з боку інструктараў райкома таварыла парторг

калгаса «Шлях сацыялізма», Петрыкаўскага раёна, тав. Картынін Анастасія:

— Інструктары райкома, — адзначыла яна, — паяўляюцца ў калгасе, галоўным чынам, як упаўнаважаныя па гаспадарчых кампаніях.

На нарадзе таксама выступілі тт. Даніленка (парторг калгаса «Чырвоны будаўнік», Камарынскага раёна), Арпенка (калгас «Пяніголка ў чатыры гадзі», Віцебскага раёна), Абрамаў (калгас імя Бузьвінана, Уваравіцкага раёна), Раско (калгас «Чырвоны арты», Камарынскага раёна) і інш. Усёго выступіла 12 чалавек.

Нарада паказала, што на месцах з боку райкомаў партыі вельмі мала аддэцта ўвагі пытанню арганізацыі самастойных пярвочных партарганізацый непераднія ў калгасе.

НА V ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМБ

Учора, 20 снежня, на пленуме ЦК ЛКСМБ прадаўжаліся спрэчкі. Выступаўшы таварышы рэзка крытыкавалі антыпартыйную практыку, парочны стыль у кіраўніцтве ЦК ЛКСМБ. Бюро ЦК ЛКСМБ на сутнасці спыніла работу па выкрыццю і выкарчоваўнаю рабочых элементаў у камсамоле, стала на няправільны шлях агудняга аднаўлення ў камсамол людзей, якія поўтым выкрываліся як ворагі народа.

У апараце ЦК ЛКСМБ панавала сямейнасць, кругавая парука, зашым крытыкі і самакрытыкі, глушыліся сігналы камсамольцаў. Сакратары ЦК тт. Кавалькоў, Карадзёў, Мацюшка капі, равалі гілкую антыпартыйную практыку былых кіраўнікоў ЦК ВЛКСМ, культурывалі няправільны падбор кіруючых камсамольскіх кадраў. Да людзей палыходзілі не па палітычных і дзельных адзнаках, а па асабістаму адношчству. Так былі пасланы на кіруючую камсамольскую работу тт. Масанін, Сілеў, Новікаў, Гурэвіч і інш.

Сакратар Віцебскага гаркома камсамолта т. Кручонок у сваім выступленні крытыкуе членаў бюро ЦК, які адрагаліся ад нізавых камсамольскіх арганізацый. Сакратар ЦК т. Мацюшка, будучы ў Віцебску, ніякай дапамогі не аказвала. Сакратар ЦК т. Карадзёў груба адносіцца да кіруючых камсамольскіх кадраў, не адказвае на іх зпырсы. Віцебскі абок камсамолта прадуе выключна дрэнна. Сакратар орбюро ЦК ЛКСМБ тт. Новікаў і Гурэвіч вырашчыюць усё пытанні сямейным парадкам, не карыстаюцца аўтарытэтам у камсамольцаў.

ЦК ЛКСМБ няправільна падбіраў кіруючыя камсамольскія кадры, — гаворыць сакратар Удзельскага райкома камсамолта т. Аронва. — Людзі, якія правальвалі работу, кампраметавалі слабе, пакрываліся, а іх зноў вылучалі на адказныя пасты.

Выступаўшыя рэзка крытыкавалі сакратароў орбюро ЦК ЛКСМБ па Ма

